

Любая А. А.

ДУА «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы», Мінск, Беларусь

Liubaya A.

National Institute of Higher Education, Minsk, Belarus

УДК 94(476)“18/19”+929.7:297

**ДЗВЕ ЗАПІСКІ З АРХІВА КНЯЗЁЎ ДРУЦКІХ-ЛЮБЕЦКІХ
У КАНТЭКСЦЕ БАРАЦЬБЫ ТАТАРАЎ ЗАХОДНІХ
ГУБЕРНЯЎ ЗА СВАЮ ШЛЯХЕЦКУЮ ГОДНАСЦЬ
У 30-Я ГАДЫ XIX СТАГОДДЗЯ**

**THE TWO NOTES FROM THE PRINCES
DRUTSKY-LIUBETSKY'S ARCHIVE AT THE CONTEXT
OF THE TATARS' STRUGGLE IN WESTERN PROVINCES
OF THE RUSSIAN IMPERIE FOR THEIR NOBILITY (1830s)**

Артыкул прысвечаны апісанню дакументаў з фонду архіва Друцкіх-Любецкіх у Бібліятэцы князёў Чартарыйскіх у Кракаве, якія датуюцца першай паловай XIX ст. і паказваюць сацыяльнае і прававое становішча татараў былога Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Расійскай імперыі.

Ключавыя слова: татары; князь Ф.-К. Друцкі-Любецкі; 1830-я гады; Расійская імперыя.

The article is devoted to the description of documents from the archive of Drucki-Lubecki in the library of the Czartoryski princes in Kraków, dating from the first half of the XIX century, showing the social and legal status of the Tatars of the former Grand Duchy of Lithuania in the Russian Empire.

Keywords: Tatars; Prince F.-X. Drutsky-Liubetsky; 1830s; Russian Empire

Аб'ектам нашай увагі сталі два рускамоўныя дакументы, адзін з якіх датуецца 28 студзеня 1838 г., а другі, як мяркуеца, узнік на яго аснове крыху пазней. Гэта дакладная запіска гродзенскага суддзі, штабсротмістра Адамовіча і засядцаеля гродзенскай грамадзянскай палаты Бараноўскага на імя сапраўднага тайнага саветніка, члена Дзяржаўнага савета, князя Друцкага-Любецкага ад 28 студзеня 1838 г. і аналітычная запіска пад назвай «О правах и преимуществах Татар в Западных Губерниях обитающих»¹.

¹ Выказываю шчырую падзяку Таццяне Заблоцкай, якая не толькі звярнула нашу ўвагу на гэтыя два дакументы, але і зрабіла іх копіі для артыкула.

Гэтыя дакументы ўяўляюць сабой матэрыялы справаводства, у якіх адлюстравана праблема вызначэння сацыяльнага статусу татараў у заходніх губернях Расійскай імперыі. Яны захоўваюцца ў Бібліятэцы князёў Чартарыйскіх у Кракаве сярод дакументаў фонду «*Archiwum szczuczyńskie Druckich-Lubeckich*» (Шчучынскі архіў Друцкіх-Любецкіх), у складзе рукапісу 13104 «*Materiały i akta spraw, przeważnie majątkowych różnych osób prywatnych będących w zainteresowaniu Ksawerego Druckiego-Lubeckiego*» («Матэрыялы і акты спраў, у асноўным маёмасных, розных прыватных асоб, якія знаходзіліся ў коле інтарэсаў Ксаверыя Друцкага-Любецкага»). Дадзены рукапіс уяўляе сабой архіўную справу, што складаецца з россыпу дакументаў, не сшытых паміж сабой. Нумарацыя лістоў у рукапісе адсутнічае [1].

У дадзеным артыкуле аўтар ставіць дзве задачы. Першая з іх – падрыхтоўка тэкстаў дакументаў да публікацыі з ажыццяўленнем неабходнай навукова-археаграфічнай (складанне загалоўкаў, неабходных заўваг, вызначэнне часу стварэння рукапісаў) і тэксталагічнай работы. Другая – аналіз інфармацыйных магчымасцяў гэтых крыніц і ўключэнне іх у агульную канву гісторыі змагання татараў былога Вялікага Княства Літоўскага за свае праваў ў Расійскай імперыі напрыканцы XVIII – у першай палове XIX ст.

Археаграфічная апрацоўка тэксту крыніцы здзейснена намі ў адпаведнасці з крытычнымі прыёмамі перадачы тэкстаў дакументаў. Асноўныя прынцыпы, якіх мы прытрымліваліся пры падрыхтоўцы гэтай публікацыі, зводзяцца да наступнага. Тэкст рукапісаў перададзены ў перакладзе на сучасную рускую мову з захаваннем некаторых стылістычных і фанетычных асаблівасцяў (асобных зваротаў мовы, слоў, харектэрных для часу і месца складання дакументаў). Знакі прыпынку расстаўлены ў адпаведнасці з сучаснымі нормамі пунктуацыі. Захавана дзяленне на абзацы, як у арыгінале. Хібы, якія не падлягаюць выпраўленню (стылістычныя памылкі або скажэнні слоў), адзначаны ў заўвагах словамі «так у рукапісе». Відавочныя памылкі выпраўлены і пазначаны ў падрадковых заўвагах. Межы лістоў вылуччаны дзвюма касымі рысамі. Нумарацыя лістоў не прыводзіцца, паколькі яна ў справе адсутнічае.

Па сваім паходжанні і зместу гэтыя два дакументы цесна звязаны з матэрыяламі, якія адлюстроўваюць сацыяльнае і прававое становішча татараў былога Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Расійскай імперыі ў першай трэці XIX ст. з фондаў Нацыянальнага гісторычнага

архіва Беларусі ў г. Гродна (далей – НГАБ у Гродна). У прыватнасці, іх можна супаставіць з наступнымі крыніцамі: «Краткое изъяснение о обитающихъ въ Литовскихъ губернияхъ татарахъ» [2], «Прошение заседателя нижнего земского суда Гродненского уезда Ивана Туган-Барановского Литовскому военному губернатору А. М. Римскому-Корсакову 24 августа 1817 г.» [3], «Записка о литовских татарах, составленная И. Туган-Барановским не ранее 6 мая 1832 г.» [4], «Представление Гродненского губернатора о численности, правах, привилегиях, повинностях и занятиях татар, поданное Виленскому военному губернатору не позднее 6 мая 1832 г.» [5]. У маі 1998 г. ксеракопіі гэтых і некаторых іншых дакументаў былі перададзеныя Дзяржаўным камітэтам па архівах і справаводству Рэспублікі Беларусь Галоўнаму архіёнаму ўпраўленню пры Савеце Міністраў Рэспублікі Татарстан [6, с. 305]. Яны былі апублікованыя і ўведзеныя ў навуковы зварот казанскім гісторыкам Дзінай Мустафінай [7; 8].

Асноўныя этапы эвалюцыі сацыяльнага статусу татараў на тэрыторыі заходніх губерняў, далучаных да Расійскай імперыі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, ужо былі апісаны ў гістарычнай літаратуры. Таму нагадаем толькі асноўныя гістарычныя факты для ілюстрацыі сітуацыі, якая прывяла да стварэння згаданых вышэй дакументаў.

Час інкарпарацыі ўсходніх часткі Рэчы Паспалітай – 70-я – першая палова 90-х гг. XVIII ст. – з'яўляецца адным з самых спрыяльных у развіцці ісламу на тэрыторыі Расійскай імперыі. Кацярына II адміністрація забарону на будаўніцтва мячэцяў і дазволіла заснаванне Мусульманскага духоўнага сходу – першага буйнога адміністрацыйнага органа расійскіх мусульман [9, с. 16–22]. Фактычна іслам у Расіі з рэлігіі, якую пераследуюць, становіцца рэлігіяй, якую церпяць. Ні ў якім разе саступкі з боку ўлады нельга разглядаць такім чынам, што іслам стаў роўным ці хаця б падобным да праваслаўя – адзінай дзяржаўнай рэлігіі ў імперыі, але з ім перастаюць змагацца. У прыватнасці, спыняецца палітыка гвалтоўнай хрысціянізацыі мусульман.

Татары жылі ў Вялікім Княстве Літоўскім у асноўным на землях, якія адышлі да Расійскай імперыі па Другому і Трэцяму раздзелам Рэчы Паспалітай. Практычна адразу расійская адміністрацыя стала дамагацца лаяльнасці мясцовых татараў. Ужо імянны ўказ «Аб падзеле Вялікага Княства Літоўскага на тры часткі і лад кіравання яго», дадзены ліфляндскаму, эстляндскаму і літоўскаму генерал-губернатару князю Рэпніну 30 кастрычніка 1794 г., утрымліваў асобны раздзел аб мясцовых

татарах: «...не оставьте вы без замечания поселенных в Литовских Областях Татарского племени войск, яко происходящих от народа храброго и прямодушного, а через то Наше Высочайшее об них попечение привлекающих: понеже чаем в них обрести отрасли тех добрых качеств, коими народ Татарский Нам известен; для сего поручаем вам, приняв от них вместе с прочими Литовскими жителями на верность Нам присягу, утвердить их в их собственности и преимуществах, и все их общество Нашим священным словом обнадежить, что не только оставляем их в свободе отправлять свое богослужение и при всем том, что в Литве они имеют, но желаем, обезпеча их состояние, паче оное осчастливить; и на сей конец ожидаем от вас представления, что по изведании настоящего их положения, найдете способным к усугублению их выгод и им наиболее нужных» [9, с. 59].

У 1797 г. татары былога Вялікага Княства Літоўскага праз свайго муфція звярнуліся да смаленскага і пскоўскага ваеннага губернатара М. М. Філосафава. Яны выказалі жаданне служыць у расійскай арміі і прасілі імператара Паўла I дазволіць стварыць «конные полки, согласно тому какъ оные припольском владѣнии существовали и составляли неложно лучшую частьпольской кавалерии» [10, с. 118]. Татарска-літоўскі полк расійскія ўлады планавалі зрабіць «однопоместну в своем быту, жительстве и устройстве» [11, ст. 747–748]. Аднак расійская адміністрацыя сутыкнулася з дэмографічнай проблемай: колькасць татараў былога Вялікага Княства Літоўскага ў межах імперыі была менш за 1600 душ пры штаце палка ў 1168 чалавек [10, с. 118]. Утвораны нарэшце Татарскі конны полк, які прымаў удзел у кампаніях супраць Напалеона, узначаліў генерал-маёр Мустафа Бараноўскі.

У пачатку XIX ст. умовы пацвярджэння шляхецкай годнасці на далучаных землях змяніліся, а статус набілітаваных татараў стаў неакрэсленым. У 1800 г. быў выдадзены ўказ «О представлении о состоящих в подушном окладе, но Дворянство доказавших, в Герольдию на рассмотрение, с приложением выданных им грамот и других на Дворянство доказательств» [12, с. 128–130]. Ім скасоўвалася практика, якая склалася ў беларускіх губерніях, пацвярджаць шляхецтва і ўносіць шляхту ў кнігі радаводаў па рашэнні губернскіх Дваранскіх сходаў. Са спасылкай на ўказы Урадавага Сената (Правительствующий Сенат) ад 11 ліпеня 1789 г. і 19 сакавіка 1797 г. на безальтэрнатыўной аснове было загадана паводле працэдуры надання і пацвярджэння шляхецтва прадстаўляць усе доказы ў Герольдию, якая была адной са структур Сената. У верасні

1800 г. па губернях быў разасланы ўказ аб вызначэнні двухгадовага тэрміну для прадстаўлення адпаведных дакументаў дробнай шляхтай. Фактычна ж адлік павінен быў пачацца 1 студзеня 1801 г. [13, с. 91]. Як адзначае айчынны даследчык Віталь Макарэвіч, найгоршая сітуацыя з падачай і разглядам дваранскіх вывадаў складалася менавіта ў Літоўска-Гродзенскай губерні. Разбор там не пачаўся нават у 1802 г. з-за таго, што Літоўска-Гродзенская губерня была вылучана са складу Віленскай губерні. У выніку ўзніклі праблемы з раздзелам спраў асобных родаў, якія пражывалі ў розных губернях. Акты захоўваліся ў Вільні, у той час як шляхта знаходзілася ў Гродзенскай губерні [13, с. 94].

Магчыма, што неабходнасць акрэсліць свае былыя права і прывілеі, якія першапачатковая расійскі ўрад абяцаў захаваць, а таксама актыўныя дзеянні па разборы шляхты прывялі да стварэння вельмі цікавай крыніцы – рукапісу з пералікам прывілеяў татараў паводле законаў і канстытуцый сеймаў Рэчы Паспалітай за 1670–1786 гг. на польскай мове з паралельным перакладам на рускую [14]. Гэты дакумент захоўваецца ў НГАБ у г. Гродна, а яго рускамоўная частка была апублікавана казанскай даследчыцай Гульфіёй Садрэтдзінавай у 1999 г. [6]. Неабходнасць і важнасць збору прывілеяў, нададзеных татарам у Рэчы Паспалітай, была пачверджана часам: на працягу першай трэці XIX ст. татары неаднаразова спасылаліся на пералік гэтых правоў і прывілеяў пры доказе свайго шляхецкага становішча. Тым больш, як сведчыць крыніцы, адпаведныя імперскія інстытуцыі не заўжды мелі доступ да сеймавых канстытуцый Рэчы Паспалітай, Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага і падобных дакументаў.

Аднак становішча татараў не палепшылася. Падчас шостай рэвізіі, якая праводзілася напярэдадні вайны 1812 г., некаторыя памешчыкі сталі запісваць татараў у рэвізскія сказкі як падатковы стан. Адпаведна, татары пачалі скардзіцца віленскаму грамадзянскому губернатару Аляксандру Лавінскому на парушэнне сваіх правоў. Той, у сваю чаргу, быў вымушаны звярнуцца ў Міністэрства паліцыі з просьбай прыняць рашэнне па пытанні сацыяльнага статусу татараў. Міністэрства паліцыі звярнулася ў Камітэт Міністраў, які даў распараджэнне ўносіць татараў Віленскай губерні ў рэвізію асобным артыкулам з тым, каб «*при общем рассмотрении ревизских сказок разрешить сие обстоятельство*» [8, с. 12; 15]. Віленскому грамадзянскому губернатару было даручана ўключыць у аклад татараў, якія не мелі зямельных уладанняў, аблодаць іх аброочным і падушным зборам па 11 рублёў з душы, а таксама браць

з іх рэкрутаў. У сёмую рэвізію 1816 г. былі ўключаны 98 татараў, якія раней плацілі падымную подаць [8, с. 12; 15].

Гродзенскі дваранскі дэпутацкі сход, спасылаючыся на нейкія расійскія «узаконенія», адмовіўся прымаць ад татараў дакументы аб прызнанні ў спадчынным дваранстве. Тады татары звярнуліся ў Герольдью з запытам аб правамернасці падобных патрабаванняў, а таксама адносна забароны ім удзельнічаць у дваранскіх выбарах [8, с. 12].

Расійскае заканадаўства не забараняла мусульманам звяртацца ў адпаведныя ўстановы для пацвярджэння ўласнай шляхецкай годнасці і ўключэння ў склад дваранства. У XVIII ст. расійскі ўрад распачаў інкарпарацыю набілітаваных прадстаўнікоў мусульманскай супольнасці, якая пражывалі ў межах Імперыі, у склад расійскага дваранства. Указ ад 22 лютага 1764 г., пацверджаны палажэннемі «Жалованной грамоты дворянству» 1765 г., распаўсюджваў і на мусульман – татарскіх князёў і мурзаў – усе прывілеі расійскага дваранства, акрамя права валодання прыгоннымі хрысціянамі [16]. Выключэнне з забароны зроблена менавіта для татарскай шляхты былога Вялікага Княства Літоўскага, якая і пасля раздзелаў Рэчы Паспалітай захавала свае правы на валоданне прыгоннымі сялянамі хрысціянскага веравызнання. Многія прадстаўнікі мусульманскіх нобіляў Прывулля і Крыма нават не хадайнічалі пра ўключэнне сваёй сям'і ў губернскія книгі радаводаў як з-за беднасці, так і з-за цяжкасцяў, якія ўзнікалі падчас пацвярджэння паходжання ў сувязі з адсутнасцю ў князёў і мурзаў неабходных дакументаў. Апошнія абставіны спрыялі з'яўленню ўказаў 1816 і 1840 гг. аб парадку пацвярджэння правоў на шляхецтва прадстаўнікамі мусульманскага набілітэту. У прыватнасці, у Таўрыческай губерні Дваранскі сход павінен быў кіравацца хадайніцтвамі татарскіх мусульманскіх супольнасцяў, «*ибо у них не было обычая утверждать грамотами или другими какими либо письменными документами пожалования за заслуги, и сие сохраняется единственно в преданиях, живущих в памяти потомства*» [9, с. 68–70]. Так што сумненні Гродзенскага дваранскага сходу былі неабгрунтаваныя і беспадстаўныя. З гэтай прычыны засідацель земскага суда Гродзенскага павета князь Ян (Іван) Туган-Бараноўскі ад імя татараў звярнуўся да літоўскага генерал-губернатара Аляксандра Рымскага-Корсакава з просьбай загадаць Дваранскаму сходу адмяніць забарону ў адносінах да татараў на ўдзел у выбарах [3; 8, с. 12].

Для татараў былога Вялікага Княства Літоўскага была актуальнай і проблема дакументальнаага пацвярджэння шляхецкага паходжання на

падставе патрабаванняў заканадаўства Расійскай імперыі. Справа была не столькі ў адсутнасці ў татараў Рэчы Паспалітай дакументальнага пацвярджэння аб прыналежнасці да шляхты, колькі ў спецыфіцы справаводства гэтай дзяржавы. Гэты тэзіс падмацоўваецца данясеннем падпалкоўніка Гродзенскага гарнізоннага батальёна Давідовіча, саветніка Гродзенскай казённай палаты Якава Туган-Бараноўскага і сакратара Гродзенскага дэпутацкага сходу Івана Туган-Бараноўскага маршалку дваранства Карлу Баржэнцкаму [17]. Усе пералічаныя вышэй татары разумелі, што расійская ўлады не заахвочаны ўнікаць у асаблівасці сацыяльнага становішча татараў. Таму, атрымаўшы даручэнне сабраць звесткі пра татараў, якія пражываюць у Гродзенскай губерні, яны ўзялі на сябе абавязак паведаміць аўтэрмінную проблему дакументальнага пацвярджэння іх правоў і прывілеяў [8, с. 12]. Расійскія бюрократы тлумачылі, што складанасці з пацвярджэннем правоў і прывілеяў, якімі карысталіся татары, звязаны з аддаленасцю каралеўскіх архіваў, паколькі шмат з прадстаўленых дакументаў уяўлялі копіі або спісы на рускай мове з арыгіналаў грамат польскіх каралёў Яна III Сабескага, Аўгуста II, Аўгуста III, Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Таксама яны ўказвалі на адсутнасць дакументаў аўтэрмінных прывілеяў (на спадчынныя маёнткі, землі, афіцэрскія званні), атрыманых пэўнымі фаміліямі, з прычыны перадачы ў дваранскія дэпутацкія сходы, і захаванні іх у складзе спраў аўтэрмінных прывілеяў [8, с. 13].

У Гродзенскай губерні яшчэ на початку кампаніі па разборы шляхты 1801–1802 гг. узніклі праблемы з дакументацыяй. Як адзначае Віталь Макарэвіч, гэтыя праблемы мелі чыста тэхнічны характар і былі выкліканы тым, што Літоўская губерня ў 1801 г. была раздзелена на Віленскую і Слонімскую, а апошняя ў 1802 г. стала называцца Гродзенскай. Але дакументы вывадовых камісій, якія датычыліся новаўтворанай губерні, знаходзіліся ў Вільні. Віленскі губернатар пагадзіўся на капіраванне з актаў дэпутацыйных пратаколаў гарадзенскімі пісарамі. Але калі тыя прыбылі ў Вільню, то засталіся без справы, паколькі ім не былі прадстаўлены дакументы. У выніку Сенат нават пастановіў пралангаваць тэрмін разгляду дакументаў па Гродзенскай губерні яшчэ на адзін год – да 1 верасня 1804 г. [13, с. 95]. Таму праблемы татарскай меншасці выглядалі кропляй у моры бюрократычнага хаосу і заставаліся справай уласна татарскай эліты.

І справа гэта рухалася вельмі марудна. Іван Туган-Бараноўскі ў сваёй запісцы адзначыў, што амаль усе татары, якія пражываюць у Гродзен-

скай губерні, ужо прызнаныя ў дваранскай годнасці, а неабходныя доказы іх шляхецкага паходжання прадстаўлены на разгляд у Герольдью. Але ў 1832 г. разбор быў ажыццёўлены толькі ў дачыненні да 21 татарскай сям'і з ліку тых, што мелі права на шляхецтва [8, с. 14]. Між тым, згодна са звесткамі, сабранымі на запыт міністра фінансаў у маі 1832 г., у сямі паветах Гродзенской губерні было ўлічана 887 чалавек. А за два дзесяцігоддзі да гэтага, у 1811 г., калі разборы шляхты мусілі ўжо разгарнуцца шырока, татары, якія пражывалі ў гэтай губерні, адносіліся да 268 фамілій [8, с. 14].

Паліцыя Гродзенской губерні таксама неаднаразова (у 1832, 1833, 1836 гг.) вывучала пытанне аб татарах, што падлягаюць падушнаму акладу, і паведамляла ў Казённую палату аб тым, што амаль усе татары, якія пражываюць у губерні, пацвердзілі сваё права на шляхецтва. Але татараў па-ранейшаму запісвалі і ў аднадворцы, і ў «вольныя людзі», абладвалі падушным акладам. З-за шматлікіх скаргаў было вырашана сабраць звесткі пра тое, хто з татараў быў запісаны ў падатны стан, пра што сведчыць данясенне старшыні Гарадзенской казённай палаты гродзенскаму губернатару ад 9 ліпеня 1838 г. [8, с. 14].

Абодва дакументы з архіва Ксаверыя Друцкага-Любецкага, якія прыцігнулі нашу ўвагу, мэтай і зместам цесна звязаныя з дакументамі, якія захоўваюцца ў 202-й справе 27-га волісу фонду № 1 НГАБ у Гродна [18]. Аўтарам аднаго з іх – дакладной запісکі 1838 г. – з'яўляецца ўжо згаданы Ян (Іван) Туган-Бараноўскі, які меў дачыненне да запісکі, складзенай не раней за 6 мая 1832 г. [8, с. 24–25], і прашэння, пададзенага ў 1817 г. [8, с. 17–18]. Ён паходзіць з вельмі разгалінаванай і старажытнай сям'і князёў Бараноўскіх, гербу Туган. У адпаведнасці з родавой легендай, пераказанай у нататках Мацея Туган-Бараноўскага, пратапластом князёў Бараноўскіх быў дагестанскі мурза, які ў першай палове XV ст. прыехаў на службу ў Вялікае Княства Літоўскае, што моцна адрознівала гэту фамілію ад іншых татарскіх родаў, якія па большасці выводзіліся з Крымскага Ханства або Заволжскай Арды [19, с. 47, 52–53]. Яго асоба заслугоўвае ўвагі з улікам шматгадовой працы па захаванні шляхецкай годнасці татараў Гродзенской губерні, якую Іван Туган-Бараноўскі праводзіў на працягу ўсяго свайго жыцця. Тым больш, што ў фондах НГАБ у Гродна захавалася яго асабістая справа як гродзенскага губернскага чыноўніка [20]. Яго суаўтарам з'яўляўся Якуб Адамовіч – суддзя Гродзенскага Сумленнага суда, штабс-ротмістр, які таксама меў татарскае паходжанне. Цікава, што «Алфавітны

спіс дваранскіх родаў Гродзенскай губерні» – афіцыйнае друкаванае выданне Гродзенскага дваранскага дэпутацкага сходу, якое прыводзіць спіс дваранскіх прозвішчаў і асоб з указаннем іх тытулаў, утрымлівае катэгорыю «Дворяне из Литовских татар». Але ў яе былі ўнесены толькі два прозвішчы – Адамовічы і Туган-Бараноўскія [21, с. 17].

Дакладная запіска была напісана на імя князя Францыска-Ксаверыя Друцкага-Любецкага, які ў 1838 г. быў членам Дзяржаўнага Савета Расійскай імперыі. Акрамя гэтага, у 1816–1823 гг. ён з'яўляўся спачатку гродзенскім, а затым і віленскім губернатарам і, безумоўна, добра ведаў сітуацыю з пацвярджэннем шляхецтва ў заходніх губернях.

Зыходзячы з тэксту гэтай дакладнай запісі, як і з дакладнай запісі 1832 г. на імя гродзенскага павятовага маршалка Карла Баржэнцкага, вынікае, што Герольдый адмаўляла тутэйшым татарам, якія імкнуліся зрабіць ваеннью або грамадзянскую кар’еру, у зацвярджэнні шляхецтва насуперак рашэнню Урадавага Сената ад 1830 г. [8, с. 24–25]. І гэта нягледзячы на той факт, што пераважная большасць з іх даўно прадстаўляла неабходныя доказы Дваранскім дэпутацкім сходам і атрымала ад іх станоўчае вызначэнне. Герольдый, са свайго боку, спасылася на спецыяльнае даручэнне Камітэта Міністраў ад 28 кастрычніка 1830 г. скласці асаблівыя правілы аб правах на дваранства мусульман і грекаў. У 1838 г. работа над правіламі падыходзіла да завяршэння, і татары былога Вялікага Княства Літоўскага шукалімагчымасць паўплываць на выніковы тэкст гэтага дакумента, каб захаваць свае старажытныя права і прывілеі. Складаючы гэты дакумент, гродзенскія татары разлічвалі на пратэктуюць свайго былога губернатора ў Дзяржаўным Савеце. Як яны самі пісалі, «приняли смелость повернуть судьбу свою высокому воззрению Вашего Сиятельства все нижайше просить при решении в Государственном Совете о Татарах дела принять их в высокое ваше покровительство, дабы они были оставлены наравне с прочими здешнего края Дворянами, при Дворянских преимуществах, вольности владения недвижимыми имениями с крестьянами христианского исповедания и на пред приобретения таковых и при всех дарованных им привилегиях» [1].

У параўнанні з дакументамі 1817 і 1832 гг., у дакладнай запісцы на імя Францыска-Ксаверыя Друцкага-Любецкага не змяніліся ні аргументацыя, ні рыторыка. Як і ў дакладнай запісцы Карлу Баржэнцкаму 1832 г., тэкст пачынаецца з гісторыка-юрыдычнага экспкурсу аб правах татараў у Рэчы Паспалітай, з той толькі розніцай, што пералічваюцца ўсе прывілеі, пачынаючы з 1568 г., а не толькі прывілей Яна III

Сабескага. Відавочна, што на працяту шасці гадоў былі прыкладзены значныя намаганні, каб адшукаць пералік прывілеяў татараў па законах і канстытуцыях сейма Рэчы Паспалітай 1670–1786 гг. і дапоўніць яго. Або аўтары былі знаёмыя з тэкстам ананімнай запіскі «Краткое изъяснение о обитающих в Литовских губерниях татарах» (паміж 1801 і 1811 гг.?), у якой таксама пералічваюцца прывілеі і канстытуцыі аб правах татараў. Як і ў прашэнні 1817 г., згадваюцца татары «по военной, а другие Гражданской службе в разных уездных и Губернских местах дослужились чинов, орденов» [1]. Як і ў «Кратким изъяснениии...», у гэтай дакладной запісцы таксама падрабязна пералічваюцца абяцанні імператрыцы Кацярыны II «что не токмо оставляет Татар в свободе отправления своего Богослужения и при всем том, что в Литве они уже имеют, но желает еще обеспечая их состояние, паче оное осчастливить» [1]. Далей аўтары спасылаюцца на даручэнне графу Навасільцеву сабраць звесткі аб татарах, якія пражываюць на далучаных землях, і пераказаеца меркаванне цэсарэвіча Канстанціна Паўлавіча, на падставе якога быў прыняты ўказ Урадавага Сената ад 1830 г. «Виленской и Гродненской Казённым палатам и Дворянским Депутатским Собраниям». Як бачым, у змаганні за сваю шляхецкую годнасць татары Гродзенскай губерні на чале з князем Туган-Бараноўскім былі паслядоўнымі ў аргументаванні сваіх правоў і прывілеяў. Яны захоўвалі і аналізувалі папярэднія дакументы, звязаныя са зваротамі ў дзяржаўныя органы, і на іх падставе абіralі неабходную стратэгію. Тоэ, што яны не толькі індывидуальна перад дваранскімі сходамі дабіваліся пацвярджэння шляхецтва, але і вялі агульную, складаную і доўгую па часе працу з найвышэйшымі інстытутамі імперыі, сведчыць пра іх калектыўную свядомасць, бадай, самую высокую сярод усіх мусульман Расійскай імперыі.

Другі дакумент – «О правах и преимуществах татар в Западных губерниях обитающих» – уяўляе сабой сціслы нарыс па гісторыі татараў Вялікага Княства Літоўскага, напісаны з пазіцый вернасці татараў імператарскай фаміліі. Магчыма, калі браць пад увагу месца захоўвання абодвух дакументаў, гэты канспект быў падрыхтаваны Янам Туган-Бараноўскім для выступлення князя Францыска-Ксаверыя Друцкага-Любецка на пасяджэнні Дзяржаўнага Савета.

Амаль ва ўсіх дакументах, якія татары былога Вялікага Княства Літоўскага накіроўвалі расійскім бюраратаам, здольным паўплываць на рашэнне «шляхецкага пытання», падкрэслівалася пераемнасць палітычнай лініі літоўскіх князёў, польскіх каралёў і рускіх цароў

у дачыненні да татараў, абумоўленай іх адданай ваеннаі службай. Але другі дакумент адмысловіа перанасычаны канструкцыямі, якія мусіць пераканаць чытача або слухача ў вернападданніцкіх пачуццях мусульман заходніх губерняў у дачыненні да імперскай улады. Вось некалькі прыкладаў падобных напышлівых моўных сродкаў: «с чувством глубочайшего умиления, они доколе кровь струится в их жилах, пребудут верными своему долгу, и потому как милости, как единственного средства к содержанию себя и воспитанию детей своих на службу Царю и Отечеству, Литовские Татары просят оставить им древние и новейшие преимущества в ненарушиимости»; «спешили перенести детей своих под крылья двуглавого Орла с обычною преданностью их законной власти и жаждою славы Царю и России»; «войнская доблесть их назначение, честь их обязанность, а верность Престолу их религия» [1].

Такая знарок рытарычна вычварная праява адданасці не была ні залішній, ні недарэчнай. Паўстанне 1830–1831 гг. стала негатыўным фактарам у барацьбе татараў Віленскай і Гродзенскай губерняў за сваю шляхецкую годнасць: дзеянне Літоўскага статута было спынена, і на ўсе заходнія губерні распаўсюдзілася юрысыдыкцыя расійскага заканадаўства. Пачалася кампанія па выключэнні з кніг радаводаў асобных сем'яў, у тым ліку татараў.

З паўстаннем можна звязаць і непрыкрытую антыкаталіцкую рыторыку тэксту. У ім татары паказаны не проста як ахвяры каталіцкай царквы Рэчы Паспалітай і Ордэна езуітаў, а як пакутнікі, адoranыя сапраўднымі хрысціянскімі цнотамі, што «лобызая десницу испытаний, гонимые, воссыпали вопли свои к Богу смешанные с молитвой за гонителей» [1]. У тэксле з'явілася новая змястоўная і рытарычна асаблівасць, якая раней не выкарыстоўвалася як доказ ці аргументаванне шляхецтва татараў былога Вялікага Княства Літоўскага. Гэта еўрапейскасць, якая грунтуюцца на адукаванасці і разуменні пачуцця грамадзянства. Аўтар фактычна сцвярджае, што татары былога Вялікага Княства Літоўскага не маюць нічога агульнага з азіяцкім светам (чытай – з астатнімі мусульманамі Імперыі), акрамя таго «что это племя следует учению Алкорана» [1].

Можна меркаваць, што працяглая работа па падрыхтоўцы гэтых двух дакументаў апраўдала сябе. Актыўная пазіцыя невялікай татарскай супольнасці на землях былога Вялікага Княства Літоўскага, якая праявілася ў пастаянных скарга і зваротах да дзяржаўных органаў рознага ўзроўню, прынесла свой плён. У 1839 г. было зацверджана палажэн-

не Камітэта міністраў «О признании в дворянстве детей Литовских Татар, которые на службе приобрели чины и ордена», а ў 1840 г. двара-нам з ліку татараў заходніх губерняў, якія валодалі заселенымі маёнткамі, насуперак патрабаванням заканадаўства Расійскай імперыі, але ў адпаведнасці з тэкстам запіскі «О правах и преимуществах Татар...», дазвалялася валодаць сялянамі хрысціянскага веравызнання.

Дакумент 1
**Запіска Якава Адамовіча і Івана Бараноўскага
на імя члена Дзяржаўнага Савета
князя Францішка-Ксаверыя Друцкага-Любецкага [1]**
(28 студзеня 1838 г.)

Его Сиятельству
Господину Действительному Тайному Советнику, Члену Государ-
ственного Совета и ратных орденов Кавалеру Князю Друцкому Любец-
кому

Докладная записка

28 января 1838 года
Гродно
Гродненского Совестного Судьи Штабс Ротмистра Адамовича и За-
седателя Гродненской Гражданской Палаты Барановского

Несколько уже столетий Татары, жительствуя в Литве и в Польше, за непоколебимую верность к Монархам и чинимые беспрерывно Поль-
скому Государству военные услуги приобрели в награду Дарованные
дворянам все преимущества, как то Штаб и Обер офицерские, а некото-
рые из них даже Генеральские чины, недвижимые имения с вольностью
владения крестьянами христианского исповедания, и прочие приви-
легии так, что уже в последствии времени между природным Поль-
ским Дворянством и Татарами не было никакого различия, как о том
удостоверяют разные Польские конституции и привилегии, а именно:
1568, 1662, 1670, 1673, 1677, 1678, 1717, 1726, 1736, 1768, 1775 и 1786 го-
дов, а также привилегия Польского Короля Иоанна III, пожалованные
в 1677 году и последующими за тем Королями утверждённая² в 1698,
1754 и 1778 годах.

² Так у тэксле.

С возвращением Литвы к Российской Империи, в Бозе почивающая Великая Государыня Императрица Екатерина II распространила высоко Монаршие милости на Литовских Татар по Высочайшей Ее воле бывший тогда Литовский Генерал Губернатор Князь Репнин от 20 декабря 1794 года циркулярно объявил, что Её Императорское Величество священным своим словом соизволила обнадёжить, что не токмо оставляет Татар в свободе отправления своего Богослужения и при всём том, что в Литве они имеют, но желает ещё обеспечивая их состояние, паче оное осчастливить. Потом выше приведённые Конституции и привилегии утверждены общими Высочайшими Манифестами 1795 и 1796 годов, коими всем состояниям, а в том числе и Татарам, в присоединённых от Польши областях представлены прежние их права и преимущества.

Чувствуя в полной мере сии Высоко Монаршие милости, Литовские Татары, и зная верноподданнические свои обязанности, тот же час поспешили нести услуги отечеству, и одни из них поступили во вновь сформированный конно Литовский Татарский и другие полки, а оставшиеся в домах на основании Дворянской грамоты, так как и прочие здешнего края Дворяне, допущены к должностям от короны и от Дворянских выборов зависящим, и одни по военной, а другие Гражданской службе в разных уездных и Губернских местах дослужились чинов, орденов, а получившие в защите отечества раны пользуются пожизненными пенсиями. Вдова же Генерал Лейтенанта Бараповского Роксоляна и Генерал Майор Улан пожалованы арендами казённых имений: первая – староства Войдакемя на 12, а второй – такового староства Мерешск на пятьдесят лет. Среди сего последовал Правительствующего Сената по Герольдии Указ от 12 декабря 1819 года дано знать всем Губернским Правлениям, что Литовские Татары по грамотам Королевским и Конституциям Польским должныствовать в том крае оставаться ненарушимо при дарованных им правах и преимуществах и Дворянские Собрания по доказательствам на основании Польских Конституций могут признавать их Дворянами.

Между тем, по жалобе некоторых Татар в Виленской Губернии жительствующих в обложении их платежом податей блаженной памяти Государь Цесаревич и Великий Князь Константин Павлович в 1827 году предоставить изволил Г. Графу Новосильцеву настоящему Председателю Государственного Совета собрать о проживающих в Гродненской Губернии и Белостокской области Татарах сведения и положить мнение, к какому состоянию впредь они должны быть причислены. Заключение

Его Сиятельства в полной мере обеспечило состояние Татар, и следствием того Государь Цесаревич полагать изволил:

а) оставить при всех Дворянских правах и преимуществах тех Татар с потомством;

1) кои таковыми же правами пользовались ещё при бывшем Польском правительстве или коих предки состояли в бывшей Польской военной службе, признанной многими Польскими Конституциями, приносящею им Дворянское достоинство;

2) коих предки, находясь в Российской службе, дослужились чинов, сопряжённых с наследственным Дворянством;

3) кои сами удостоились заслужить такие же Российской чины;

и 4) кои по владениям своим недвижимым имениям или же по имеющимся у них привилегиям, Конституциям и определениям Дворянских Собраний, причислены уже к Дворянскому сословию и

б) за тем все прочие Татары, не имеющие Дворянских преимуществ, из коих часть записана уже в податное состояние, должны быть согласно Высочайшим указам 1800–1802 годов обложены подушным окладом, и исправлять все повинности по званию вольных людей до того времени пока не докажут Дворянского своего происхождения.

Выше изъяснённое мнение Его Императорского Величества Правительственный Сенат, признав правильным и силою законов сообразным, утвердил, и о приведении оного в надлежащее исполнение предписал от 10 сентября 1830 года указами Виленской и Гродненской Казённым палатам и Дворянским Депутатским Собраниям.

На конец по распоряжению Начальства были собираемы о правах, привилегиях, повинностях и занятиях Татар, в Литовских Губерниях и Белостокской области проживающих, сведения и за сим по доставлении оных состоялся в Комитете по делам Западных Губерний учреждённом журнал в 1 день ноября 1832 года высочайше утверждённый, коим оный Комитет по уважению особенной преданности Татар Правительству и непоколебимой верности, о чём удобным все дальнейшие на счёт Татар сих распоряжений отложить до совершенного окончания разбора шляхты.

После сих распоряжений Правительства все почти здешних Губерний Татары представили о происхождении своём в Дворянские Депутатские собрания доказательства, по которым последовали о Дворянстве их определений и оные представлены на утверждение Герольдии; но Герольдия, применяясь к Высочайшему повелению в 28 день Октября

1830 года на мнение Комитета ГГ. Министров состоявшемуся, которым предположено составить особые правила о правах на Дворянство обитающих в России Магометан и Греков, отказывает в утверждении в Дворянство, просящихся в военную и Гражданскую службу, здешних Татар. Правила же о правах их наверно составлены и поступили на благо рассмотрение в Государственный Совет, от коего ныне зависит дальнейшая участь Татар, возвращённых от Польши губерниях жительствующих, приняли смелость повернуть судьбу свою высокому воззрению Вашего Сиятельства всенижайше просить при решении в Государственном Совете о Татарах дела принять их в высокое ваше покровительство, дабы они были оставлены наравне с прочими здешнего края Дворянами, при Дворянских преимуществах, вольности владения недвижимыми имениями с крестьянами христианского исповедания и на предь приобретения таковых и при всех дарованных им привилегиях.

Гродненский Совестный Судзя³ Яков Адамович

Гродненской Палаты Гражданского Суда Заседатель Иван Барановский.

Дакумент 2

Запіска пра права і прывілеі татараў, якія пражываюць у Заходніх губернях [1]

(не раней за 28 студзеня 1838 г. – не пазней за 27 марта 1840 г.)

О правах и преимуществах Татар в Западных Губерниях обитающих В Литве есть около 1400 душ дворян, следующих учению Алкорана. Водворенные там от нескольких столетий, давно приняли язык, обычаи и образование Европейские. Воинская доблесть – их назначение, честь – их обязанность, а верность Престолу – их религия! От предков они сохранили одно название Татар и предание о первоначальном их появлении в Литве. Предание сие, не противореча историческим памятникам, говорит:

Татары вскоре по завоеванию Крымского полуострова, появились на границах Литовских владений в 1273 году, где истребив поколение Азигов, враждебное племенам Литовским, снискали дружбу сих последних. Это событие, как залог союза двух народов, упрочило потомкам Чингисханова дома в смутные для них времена убежище в Литве. Вза-

³ Так у тэксе.

имно Литвины, освободясь от влияния Российских князей, находили выгоды в дружбе с Ордынцами, оберегавшими пределы их края, и потому охотно делились с ними и славою побед, и добычею завоеваний.

В борьбе Великого Князя Литовского Витольда с Едигеем 1399 года подвзывающиеся Татары-союзники, и как неизменные товарищи оружия, следуют за ним на битвы против Инфлянтских Крестоносцев под Таненбергом 1410 г. и при осаде Опочки.

Благодарный князь, в порывах справедливой признательности, назначает уделы из собственных владений потомкам Чингисхана и знатнейшим главам Монгольского народа – и так: удел хана Тохтамыша (1399) город Лида с окрестностями. В Троках родился Девлет-Хаджи Гирей; Бестабула приемлет в Вильне из рук Великокняжеских Ханскую Корону; наконец из Литвы восходит на Крымский престол Хан Керим Ферден. Это событие засвидетельствовано историей. Можно ли после сего иметь веру к некоторым понятиям будто Татары Литовские суть потомки пленных Татар? Эти понятия столь обидны для Народа, который ни одной буквы в скрижалях истории не запятнал позорным деянием, что здесь должно привести уважение, более ещё подтверждающее благородное начало Татарского в Литве водворения.

Кому неизвестно ничтожное значение военнопленного в средних веках, не только Славянщины, но и вообще Западной Европы? Побеждённого избегнувшего острия оружия, встречали: заточение, тяжкие работы. Пленники, увлеченные с поля битвы, поступали в сословие холопов – людей никаких прав не имеющих. Честолюбивый Поляк или Литвин не потерпел бы уступить холопу своему чести нанести удар неприятелю. Победитель этой эпохи не оставлял пленнику даже права на совесть, на исповедание. Но Татары, в Литве поселившись, сражались под знаменами её Государей и предводительствуемые собственными вождями, как это видно не только в древности, как например при осаде Опочки, где Татары были под предводительством Хана Махмета, но и до последних времён возвращения Литовского края к России, владели населёнными землями и сохранили непринужденно веру прародителей! Историки правда приводят и то один только случай пленения одного Ногайского улуса и поселения его в окрестностях Вильны, но от сих Татар столько же осталось следов в Литве сколько мы ныне находим признаков в Азии от христиан, увлечённых туда монгольскими набегами, при том есть ли пример в истории, чтобы целым пленным народам, добычи победителей, представляема была вся свобода и преимущества,

свойственные высшему разряду граждан победителей? Без сомнения нет, Положение сие подтверждается последствиями государственных в Польше установлений.

При соединении Польши с Литвою 1569 года Татарский народ имел особое свое представительство. На Сейме постановлено: Литовских Татар оставить при дарованных им преимуществах и потомственном владении поместьями.

Акт подобный заключенный пышными вельможами Польскими и Литовскими под Скипетром Аристократического Государя Сигизмунда Августа, мог ли относиться до пленных? Нет, это было с одной стороны публичное свидетельство Литовского Народа о достоинствах собратий их Татар, а с другой – достойное восприятие сего народа в объятие нового соединённого Государства. Словом, Татары предшествующие рядами военных подвигов их благосклонно приняты Поляками в согражданство, им дозволено мирно почивать под сенью Алкорана, в то время, когда сама Польша была раздираема прениями и преследованиями диссидентов в вере и когда иной кто, а не Католик изгонялся из лона гражданственности Польской.

Так: это было время ясное, просвещённое, цвели науки, почитались заслуги и ценились добродетели семейственные, а всё это уже было у Татар Литовских, гнушавшихся уже тогда многожёныством,держанностью в образе жизни и в правилах чести, не уступавших подобно их предкам образованнейшим в Европе народам.

Правда с высот Ватикана виднелась туча нетерпимости и разразилась над главами Татар Литовских под ухищрением Иезуитов. Все ужасы гонений за веру: бунт крестьян, грабеж, пытки и самые убийства совершались над Татарами безнаказанно. Лобызая десницу испытания, гонимые, воссыпали вопли свои к Богу смешанные с молитвою за гонителей, и ни одна месть, ни один пример измены не запечателись на челе Татарина Литовского. В гонениях видели они перст Божий и не сомневались в Судьбах его!

Сбылось предназначеннное: Короли Казимир Ваза и Ян Собеский изумились наконец столь великой несправедливости; Собеский будучи личным свидетелем непоколебимости духа, отваги и верности Татар в битвах с турками под Хотином, под Веной, привилегию 1677 года изданную повелел Гетманам своим наблюсти, что бы все прежде дарованные Татарам преимущества дворянские сохранялись свято и правосудно. Дом Саксонский и Король Станислав Август, возобновляя грамоту

Яна Собеского, награждали Литовских Татар, военными рангами и поместьями, и не только подтверждали прежние их права приобретать земли с крестьянами, без различия исповеданий, но и позволяли им отыскивать судебным порядком те их прежние вотчины, коими завладели Польские вельможи во времена смут и гонений.

Все это видно из Метрики Литовской, хранящейся при 3-м Департаменте Правительствующего Сената, а именно:

Конституциями:

1679 года, повинности по владению недвижимыми имениями и суд определены наравне с дворянами.

1717. Татарские имения и преимущества оставлены в ненаруши-
мости.

1736. Права по владению земскими и экономическими имениями согласно жалованным привилегиям утверждены наравне с прочими дворянами.

1768 и 1775 годов. Оставляя при прежних преимуществах Татар, живущих в казённых и земских имениях, определены с них такие же платежи как из дворян. Дозволено им приобретать и продавать имущества всякого рода, иметь христиан в служении и свободно исповедо-
вать свою веру.

1786. Все поместья, как частные, так и казённые жалованные за за-
слуги, превращены в вечные и потомственные владения.

Сверх сих общих законов, каждый почти род Татарский приобретал в Литве особые преимущества дворянские, ранги военные и вотчины. Словом, по мере того, как Европейская образованность более и более вытесняла из Польши мрак заблуждений и предрассудков, Татарам вос-
становливались постепенно древние права их, так, что в эпоху возвраще-
ния Литовского Края к Империи, они вступили в подданство России: одни как помещики, другие как опытные полководцы, и все вместе, со-
ревнувшись в снискании новых заслуг, спешили перенести детей своих под крылья двуглавого Орла с обычною преданностью их к законной власти и жаждою славы Царю и России. Бог благословил новое для Литовских Татар поприще, и Великая Екатерина осенила оное милостивей-
шим изъявлением своей державной Воли, принятой с восторгом, оправ-
дываемым доселе верною и честною службой сих Татар Царю и Оте-
честву.

И когда судьбы Польского народа еще взвешивались в сердце Чад-
долюбивой матери Государыни, она обнадёжила Литовских Татар свя-

щенным своим Словом, что не только предоставляет им свободу отправления своего богослужения и все, что они в Литве имеют; но даже обеспечивая состояние их, желает оное паче осчастливить.

Воздав хвалу Всеышнему, Литовские Татары явились под хоругвями бессмертного Суворова и в другие полки, и среди звука оружия в 1799, 1806, 1807 и 1812 годах выдержали испытание в храбости и честности, завещанные им праодителями.

Между тем посыпались новые Монаршие милости на Литовских Татар

Манифестами 1795 и 1796 годов всем состояниям в Западных Губерниях предоставлены без изъятия прежние их права и преимущества. Вследствие сего Татары сих Губерний начали службу: одни в Дворянских, другие в Коронных должностях. Здесь они жалованы постепенно чинами и Орденами, некоторые он их⁴ посвятивших себя оружию, пенсиями и арендами.

Указами Правительствующего Сената от 4 декабря 1819 года и согласно с мнением в Бозе почивающего Государя Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича от 10 сентября 1830 года предписано Начальствам мест оседлости Литовских Татар, чтобы не отказывать в Дворянстве тем из сих Татар, кои сами или предки их по службе военной в Польских или Российских войсках и по владению недвижимыми имениями приобрели по Конституциям и определениям дворянских собраний преимущества сего сословия.

Наконец, когда по слуха разбора Польской Шляхты, местные Начальства стали собирать сведения и о правах Литовских татар Высочайше утвержденным 1 ноября 1832 года журналом Комитета Западных Губерний, по уважению особенной преданности обитающих в тех губерниях Татар Правительству и неучаствования их в мятежах и также по уважению от личного поведения их в общежитии найдено удобным распоряжение в отношении Польской Шляхты на Татар не распространять.

После всех сих милостей внезапно Татары Литовские встречены горестным известием: Герольдия по причине, что о правах Магометан и Греков, в России обитающих, собираются сведения и требуются мнения от Местных Начальств, отказывает в признании дворянами Татарам Литовским, сыновьям Штаб или Обер Офицеров военных, кавалеров

⁴ Так у тэксце.

Российских Орденов, владельцев жалованных поместий, превращенных Конституциями и указами в вотчины. Тогда как сыновья сии служат уже по нескольку на десять лет в нижних званиях, от какового неутверждения в дворянстве, как равно со временем приведения в действие по административной части в Западных Губерниях Свода Законов коего 151 статьёй Тома IX запрещено иноверцам нехристианам в России обитающим владеть недвижимыми имениями; заслуженные Татары теперь встречают препятствия в приобретении для себя убежища с прислугою в летах соединяющих раны,увечия с дряхлостью. С стеснённым сердцем родители, болезнующие о будущей участии их потомства, решились искать утоления в их скорби из источника столь многократно изливавшего милости на заслуги Литовских Татар, решились повернуть к Высочайшему Престолу следующие свои изъяснения и просить о помиловании их поколения:

И. В отношении признания родов Литовско-Татарских дворянами наравне с лицами сего сословия вероисповедания христианского.

Вышеизложенные исторические памятники, содержащие Государственные акты Царства и Империи добродетели Гражданские, с жалования аренд Всероссийскими Государями Литовским Магометанами с крестьянами Христианского исповедания, положили вековечный рубеж между их правами и областью ожиданий прочих российских Магометан на дворянские преимущества. Образ домашней жизни (Литовские Татары однобрачны), воспитание юношества в публичных училищах, язык и костюм не оставили ни малейшего признака сходств их с Восточными и Южными Татарами. Ни один Литовский Татарин не был судим за какой-либо порок позорный, нет ни одного примера, что бы Татарин Литовский употребил во зло право помещика, напротив Татары-помещики обращаются со своими крестьянами человеколюбиво, всеми мерами содействуют к их благосостоянию и тщательно охраняют их христианские обязанности. Это знает каждый Литовский Гражданин, каждый Начальник Западного Края засвидетельствует это перед Правительством. Вот начало того, почему общий закон 1784 года, воспрещающий Магометанам в России обитающим приобретать недвижимые имущества с крестьянами, ни до возвращения Литовского края к России, события совершившегося в 1794 году, ни после того в течении более 44 лет не было распространяемым на Татар Литовских, а напротив того, когда закон 1784, действовал в Империи всей силе, Государыня Императрица Екатерина Великая Высочайшими повелениями, объяв-

ленными литовскому народу, оставила онъй при всехъ техъ правахъ и преимуществахъ, въ томъ числе Татаръ, при свободѣ владѣнія и приобретенія впредь недвижимыхъ съ крестьянами имений, правахъ, утвержденныхъ многими Государственными постановлениями въ теченіи несколькихъ столетий. Это уважение, не отвергнутое Правительствомъ доселе, могло ли не отвратить отъ Литовскихъ Татаръ затрудненія, встреченного Герольдіей? И возможно ли, племя, означенное себѣ на стези Европейской Гражданственности постоянными успехами, включить въ одну статью съ Азиатскими Монголами, по тому только одному уважению, что это племя следуетъ учению Алкорана.

II. Въ отношении права владѣть и приобретать недвижимые имущества съ крестьянами.

Воля Высочайшая есть священнейший законъ для Литовскихъ Татаръ.

Все веления Её, приемля съ чувствомъ глубочайшаго умиления, они доколе кровь струится въ ихъ жилахъ, пребудутъ верными своему долгу, и потому какъ милости, какъ единственного средства къ содержанию себѣ и воспитанію детей своихъ на службу Царю и Отечеству, Литовские Татары просятъ оставить имъ древние и новѣйшие преимущества въ ненарушимости въ техъ, по крайней мере, Губерніяхъ, въ которыхъ они поныне дарованными имъ подобными привилегиями пользовались. И на сей конецъ подвергнуть о семъ дело рассмотрѣнию въ одномъ изъ высшихъ Государственныхъ Установлений, а до того времени разрешить Герольдіи Правительствующему Сенату, войти въ рассмотрѣніе дела каждого Татарско-Литовского рода порознь на основаніи техъ доводовъ, кои уже представлены Дворянскимъ Собраниемъ Западныхъ Губерній.

Спіс выкарыстанных крыніц

1. Biblioteka Książąt Czartoryskich. – F. Archiwum szczuczyńskie Druckich-Lubeckich. Rękop. – № 13104: Materiały i akta spraw, przeważnie majątkowych różnych osób prywatnych będących w zainteresowaniu Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.
2. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў г. Гродна (далей – НГАБ у Гродна). – Ф. 1. Воп. 27. Спр. 202. Арк. 87–92. – Краткое изъяснение о обитающихъ въ Литовскихъ губернияхъ татарахъ.
3. НГАБ у Гродна. – Ф. 1. Воп. 1. Спр. 1056. Арк. 3–4. – Прошение заседателя нижнего земского суда Гродненского уезда Ивана Туган-Барановского Литовскому военному губернатору А. М. Римскому-Корсакову, 24 августа 1817 г.
4. НГАБ у Гродна. – Ф. 1. Воп. 27. Спр. 202. Арк. 105–105 адв. – Записка о литовскихъ татарахъ, составленная И. Туган-Барановскимъ не ранее 6 мая 1832 г.

5. НГАБ у Гродна. – Ф. 1. Воп. 27. Спр. 202. Арк. 93–102. – Представление Гродненского губернатора о численности, правах, привилегиях, повинностях и занятиях татар, поданное Виленскому военному губернатору не позднее 6 мая 1832 г.
6. Садретдинова, Г. «Все права и конституции, татарскому народу служащие, утверждаем» / Г. Садретдинова // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 1999. – № 1/2. – С. 305–308.
7. Мустафина, Д. А. Записка анонимного автора о литовских татарах / Д. А. Мустафина // Orientas Lietuvos Didziosis Kunigaičių visuomenės tradicijos: tootoriai ir karaimai. – Vilnius: VU leidykla, 2008. – Р. 283–297.
8. Мустафина, Д. А. Документы о литовских татарах в Национальном историческом архиве Беларуси в г. Гродно (1830-е гг.) / Д. А. Мустафина // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2015. – № 3–4. – С. 9–27.
9. Арапов, Д. Ю. Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описания, статистика / Д. Ю. Арапов. – М.: Академкнига, 2001. – 366 с.
10. Лукашевич, А. М. Российские проекты создания «национальных» воинских частей на белорусских землях (конец XVIII ст. – 1812 г.) / А. М. Лукашевич // Вопросы всеобщей истории. – 2018. – № 20. – С. 115–124.
11. Архив Государственного совета: в 5 т. – СПб.: Тип. Второго отд-ния Собств. Е.И.В. канцелярии, 1878. – Т. 3: Царствование императора Александра I (1801–1810). [Ч. 1].
12. Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание первое: с 1649 по 12 декабря 1825 года. – СПб.: Тип. II Отд-ния собств. Е.И.В. канцелярии, 1830. – Т. 26: 1800–1801.
13. Макарэвіч, В. «Цяжкі разбор» – фармаванне і реалізацыя палітыкі «разбору» шляхты ў беларуска-літоўскіх і ўкраінскіх губернях Расійскай імперыі ў 1796–1811 / В. Макарэвіч // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – Białystok. – 2015. – № 43. – S. 83–102.
14. НГАБ у Гродна. – Ф. 1. Воп. 27. Спр. 202. Арк. 28–35: Привилеи королей Речи Посполитой, данные татаром на польском языке с переводом на русский.
15. НГАБ у Гродна. – Ф. 1. Воп. 27. Спр. 202: Копия с предложения Правительствующего Сената из 1-го Департамента в Департамент Министерства Юстиции.
16. Арапов, Д. Ю. Мусульманское дворянство в Российской империи / Д. Ю. Арапов // Международный исторический журнал. – 1999. – №3, май-июнь.
17. НГАБ у Гродна. – Ф. 1. Воп. 1. Спр. 54. Арк. 19–21 адв. – Донесение чиновников татарского происхождения, адресованное на имя Гродненского уездного предводителя дворянства Карлу Михайловичу Борженцкому от чиновников татарского происхождения полковника Гродненского гарнизонного батальона Давидовича, советника Якова Туган-Барановского и Ивана Туган-Барановского.

18. НГАБ у Гродна. – Ф. 1. Воп. 27. Спр. 202.
19. O muślimach litewskich: z notat i przekładów litewskiego Tatara Macieja Tuhana-Baranowskiego. – Warszawa: Gebethner i Wolff, 1896. – 72 s.
20. НГАБ у Гродна. – Ф.1. Воп. 27. Спр. 235. Арк. 295–296 адв. – Формулярный список Я. Мурзы-Туган-Барановского.
21. Алфавитный список дворянских родов Гродненской губернии внесенных в дворянскую родословную книгу. – Гродна: Скоропечат. тип. Э. И. Мейлаховича, 1900. – 17 с.

(Дата поступления: 29.09.2020).